

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 83 (6360) | 11 красавіка 1939 г., аўторак | ЦЕНА 10 КАП.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб раздзяленні Народнага Камісарыята Воднага транспарта СССР.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб узнагароджанні работнікаў трынаццінага фабрыкі імені Клара Цэткін у сувязі з 20-годдзем фабрыкі.

Сход інтэлігенцыі г. Менска — таварышу Сталіну. Зварот на рады старшын сельскіх саветаў Маскоўскай вобласці да ўсіх сельскіх саветаў Саюза ССР. Паміжым багаці краіны сацыялізма. Письмо работнікаў Дзяржплана БССР да ўсіх работнікаў наркаматаў, гаспадарчых і саветскіх арганізацый БССР.

СХОД ІНТЭЛІГЕНЦЫІ г. МЕНСКА. Прамовы заслужанага дзеяча навукі акад. В. В. Шкатулава, заслужанага дзеяча навукі акад. П. М. Нікольскага, праф. Д. М. Голуба, народнага паэта-ардынаса Ікуба Коласа, народнай артысткі БССР Л. П. Александровскай і дацэнта першага клінічнага гарадка Г. Д. Дзюравай.

АРТЫКУЛЫ:

Н. Маскоўніч — Узорна правесі ўручэнне аблігацый падпісчыкам пазыкі.

З. Ларысаў, Г. Матвееў — За што змагаюцца дырэктары ільвароў.

Забалотны — Рапарты і сапраўднасць.

ЗА РУБЖОМ:

Новыя замкслы «осі Рым—Берлін».

Становішча ў Албаніі.

Французскі друк аб ваянным дагаворы Германіі, Італіі і Японіі з генералам Франка.

Капцэнтраў італьянскіх войск ва ўсходняй частцы Міжземнага мора.

ДАСТОЙНА СУСТРЭНЕМ 1 МАЯ

Набліжаецца градышнінае пролетарскае свята — 1 мая, вялікае свята працы і барацьбы, дзень багата агульна-рэвалюцыйных сіл міжнароднага пролетарыята.

Весеі і радасна сустрачуць працоўны нашай шчаслівай радзімы гэты значналы дзень. Толькі наядуна закончыў сваю работу гістарычны XVIII з'езд ВКП(б), які вызначыў велічы шлях пераходу ад сацыялізму да камунізму.

Пачуццё законнай горасці да камунізму. Пачуццё законнай горасці адчувае кожны патрыёт нашай радзімы, прыступаючы да практычнага ажыццяўлення пастаўленай з'ездам грандышнай задачы — перагнаць на працягу бліжэйшых 10—15 год у эканамічных адносінах галоўныя капіталістычныя краіны. Узброены выдатным гістарычным дакументам нашай эпохі — дакладам вялікага Сталіна і рашэннямі XVIII з'езда ВКП(б), савецкі народ упэўнена і смела ідзе па ланіска-сталянскаму шляху да зялых вяршынь камунізму.

Пролетары і працоўныя буржуазных краін у дзень 1 мая будучы дэманстравалі любоў і сімпатыі да сваёй бацькаўшчыны — СССР, сваю непахісную волю да барацьбы супроць падляшчыкаў вайны, супроць фашысцкіх агрэсароў і патураючых ім «міратворцаў».

У гэтым годзе мы будзем святкаваць 1 мая ў выключна абстрактнай міжнароднай абстаноўцы. Новы эканамічны крызіс патрасае найбольш магутныя капіталістычныя краіны, усё больш пагаршаючы і без таго беднае становішча працоўных.

У сваім дакладзе на XVIII з'ездзе ВКП(б) таварыш Сталін даў бліскучы аналіз міжнароднага становішча, канкрэтную карціну руху новага эканамічнага крызіса, які прынёў да абвастрэння адносін паміж дзяржавамі, да новага перадылу свету, сфер уліяў і камоніі шляхам ваянных дзеянняў.

З кожным днём расшыраецца пладарм другой імперыялістычнай вайны, якая пагражае перапраці ва ўсеагульнае, сусветнае. Фашысцкі дзяржавы ўжо ўзвергі ў крывавае бойны больш поўналілія людзей. Іны адкрыта праводзяць талітэку захвату, разбей і пачылі. Іпачі захвасіла вялікую тэрыторыю Кітая, Італія — Абісінію і Албанію, Германія — Аўстрыю, Чэхаславакію, Мексэль, Германія і Італія разам — Іспанію.

Гераічны іспанскі народ, які мужна адб'юваў на працягу больш двух год сваю нацыянальную незалежнасць, у рэзультатэ не здарыўся так званых дэмакратычных краін зыходзіць крывёю пад ботам фашысцкіх захвасцікаў. Фашысты галаўняна над народам Чэхаславакіі, Аўстрыі, Абісініі, захвасціч тэрыторыі Кітая.

Аднач, чым больш палеае фашызм, прабуочы вояіны і тэрарам адцірае сваю пагібель, тым больш мацнее адзіны фронт працоўных усіх краін, тым шчыльней згуртаваныя іны вакол непераможнага сцяга партыі Леніна—Сталіна.

Як магутны ўдэс высіцця над светам СССР — надзея ўсіх прыгнечаных, неўтасаленых маяк сацыялізма. Пылінапапчы рубінавыя зоркі Крэма свецца даладка і запальваючы сэрцы мільёнаў рабочых капіталістычных краін верай у бліскучую перамогу, у лепшае будучае. Рост магутнасці нашай радзімы, кожная новая перамога радуюць пролетарыят капіталістычных краін, нагнаюць яго на рэвалюцыйны барацьбу.

Як трыумфальная песня аб вялікіх перамогах народаў СССР, прагучуць выдатны даклады вялікага праватара працоўных таварыша Сталіна на XVIII з'ездзе ВКП(б).

З вычарпальнай паўнотай таварыш Сталін ахарактарызаваў прайздены шлях будаўніцтва сацыялізма і магутным праждэктарам асвятліў далейшы шлях пабудовы камунізму.

Велічыны поспехі нашай краіны! Сацыялістычная сістэма плануе на ўсёй народнай гаспадарцы. Калчэткава ліквідавана эксплаатацыя чалавека чалавекам і прычыны, яе параджаючыя. Завершана тэхнічна-рэканструкцыя сацыялістычнай прамысловасці і сельскай гаспадаркі на аснове новай тэхнікі. Наўхіляна расце матэрыяльны і культурны ўзровень працоў-

ных. Мацнее маральна-палітычнае адзінства народаў, дружнае супрацоўніцтва рабочых, сялян і інтэлігенцыі.

Наша краіна мае пераключэнне, самую магутную ў свеце ўзброеную сілу. Ёй не страшны ніякі правакацыі падляшчыкаў вайны. «Мы не баімся пагроз з боку агрэсароў і гатовы адказаць двайным ударам на ўдар падляшчыкаў вайны, якія напрубуюць напружыць неадтыкальнасць савецкіх граніц» (Сталін). Для вар'ятаў, якія пасягаюць на ціласнасць нашай краіны, ёсць у нас дастаткова колькасць шчырыхельных кашуль.

Горы да дасягнутыя поспехі, упэўнена глядзячы ўперад, радасна ідзе шчаслівы савецкі народ насустрача першамайскаму свята.

Зварот рабочых маскоўскага заводу «Красный пролетарий» аб арганізацыі ўсеагульнага сацыялістычнага саборніцтва імені Тройці Сталінскай Пяцігодкі знашюі жыццёвы вогул на ўсёй краіне. У саборніцтва ўключылася ўжо значная колькасць прадпрыемстваў БССР, многа калгасаў і саўгасаў, саветскіх і культурных устаноў.

Падрыхтоўка да ўсеагульнага свята 1 мая павіна садзейнічаць далейшаму ўзмацненню сацыялістычнага саборніцтва. Ва ўсё рэст пастае зараз пытанне аб дасягненні новага, немылавага росту прадукцыйнасці працы ўсіх труманікаў горада і вёскі.

«Зараз, калі перад намі ставіцца новая найважлівшая задача — перагнаць у эканамічных адносінах капіталістычныя краіны, рэзка павыць колькасць прадукцыі на душу насельніцтва, мы павіны з яшчэ большым упорствам і настойлівасцю змагацца за новы ўздыг стыханаўскага руху, за шырыню ўсіх лепшых паказальнікаў, дасягнутых перадавымі стыханаўцамі, за рэалізацыю тых велізарных рэзерваў, якія былі выяўлены стыханаўцамі і якія зараз на лепшых прадпрыемствах прамысловасці і транспарта стыханаўцы на справе ажыццяўляюць» (Д. М. Кагановіч).

Партыйныя, профсаюзныя, комсомольскія арганізацыі павіны ўзначаліць рэспубліканскія і вытворчыя ўздыг мас і накіраваць падрыхтоўку да 1 мая на лініі далейшага ахвату сацыялістычным саборніцтвам працоўных горада і вёскі, не дапускаючы пры гэтым замены сапраўднага саборніцтва параднай шуміхай.

Прамысловасць БССР паспяхова выканал план першага квартала г.г. Аднак за агульным выкананнем плана хавасца аставанне рату прадпрыемстваў, якія не выканалі сваёй праграмы. Сірава чэсці кіраўнікоў і рабочых калектываў гэтых прадпрыемстваў — да 1 мая поўнасю ліквідаваць аставанне. Трэба лабіна, каб усё прадпрыемства да аднаго стурці перамайскае свята перавыкананнем іравасцінага і чатырхмесячнага планаў. Гэта будзе канкрэтным ажыццяўленнем гістарычных пастаноў XVIII з'езда ВКП(б) аб трэцім пяцігоддзі.

Пачаліся ўжо веснавыя палыявыя работы. Задача заключасца ў тым, каб не маруджачы ні адной гадзіны, паспяхова завяршыць падрыхтоўку да саўбы, правесці яе ўзорна, высокакасна і ўспісна тэрміны. Для гэтага ў перадавыя дні на сцяг павіна асабіла шырока разгучна сацыялістычнае саборніцтва імені Тройці Сталінскай Пяцігодкі, саборніцтва за сталініскі 8-мільярдны ўраджай.

Трэба, каб кожны горад, кожны раён, кожны калгас, прадпрыемства, домаўпрудленне разгарнулі дзейную падрыхтоўку да вялікага свята.

У перамайскія дні з асабілай сілай павінен гучаць у масах годае большэвіцкага агітара. Рашэнні XVIII з'езда ВКП(б), мудры даклад праватара трэба давесці да кожнага работца, калгасніка і інтэлігента. Гэта — адна з важнейшых умоў ажыццяўлення грандышных задач трэцім сталініскай пяцігодкі.

Песна згуртаваны вакол партыі большэвікоў, вакол любімага праватара таварыша Сталіна, савецкі народ рыхтуе да свайго перамайскага свята новаы вытворчыя падарункі, новаы перамогі ў прамысловасці, на транспарце, у сельскай гаспадарцы і на фронце культуры.

НА АГУЛЬНАГАРАДСКІМ СХОДЗЕ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ ГОРАДА МЕНСКА

Таварышу СТАЛІНУ

Родны і любімы Іосіф Вісарыянавіч! Агульнагарадскі сход інтэлігенцыі горада Менска — сталіны Беларусі, пле Баў, праватара, настаўніка і другога — свай бацька большэвіцкае прывітанне.

Рашэнні гістарычнага XVIII з'езда партыі і Ваш даклад, таварыш Сталін, уліваюць у нас новаы сілы, нагнаюць на новыя перамогі ў барацьбе за камунізм. Вашы словы і мудрыя ўказанні, Іосіф Вісарыянавіч, аб роі і значэнні сацыялістычнага арыялізі нас, напуюнілі страсным жадааннем падвоіць і патроіць нашы сілы, зыгласілі, напы творчыя дзяржанні на карысць роднага народа, на карысць роднай камуністычнай партыі, на карысць камунізму. Згуртаваныя, як ніколі, вакол багавых сцягаў камуністычнай партыі, мы кінемся ў агульнагарадскі сход інтэлігенцыі арыялізі нас, напуюнілі страсным жадааннем падвоіць і патроіць нашы сілы, зыгласілі, напы творчыя дзяржанні на карысць роднага народа, на карысць роднай камуністычнай партыі, на карысць камунізму.

Нікому і ніколі не ўхавалася і не ўдасца падвурнуць назал каласо гісторыі, адіаць у нас вялікае заваяванне сацыялізма.

Жыццём на захадных рубжках Саюза, мы будзем настому мапаваль абароназдольнасць нашай сацыялістычнай радзімы і яе багавога фаріста — БССР, будзем усмерна дапамагаць нашым саўбратам патрыятычным воякам ахвочым граць партыі, каб ні адзін шакал, ні адзін фашысцкі змяішчэй не пераадоў праз свячынныя рубжкі нашай зямлі, не апаганіў яе свайм фашысцкім немем. А калі аблагодзіўшы фашысты пасмеюць парнуць нашу мірную працу, мы на першым Валачку закліку, разам з усім гераічным савецкім народам, з віноўцамі ў руках, грузымі ўстаем усё як адзін на абарону заваяванняў Кастрычніка, канчаткова і рачуча разграміць ворага на яго-ж тэрыторыі, і пераможны спяг камунізму будзе раззавяцца над усім светам.

Няхай жыве наша любімая саюецкая краіна сацыялізма!

Няхай жыве вялікая партыя большэвікоў!

Няхай жыве родны і любімы таварыш Сталін!

краіну — радзіму нальходзячага камунізму — накіраваны з надей позіры ўсёго чалавечтва. Наша краіна — радзіма ўсёга сапраўды геніяльнага, цудоўнага, чацвенна багараднага. Разграміўшы ворагаў народа, подых трацінаццінага буржуазна-напчыналістычнага фашысцкіх поў, савецкі народ пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна будучае і вырочыць новых людзей высокага грамадзянскага абавязку, глыбокага патрыятызма, вялікай аданасці партыі, камунізму. У нашай краіне несакупшальнае маральна-палітычнае адзінства народа, глыбокая і перазрыўная агульнасць задач і мэт народа, партыі і дзяржавы.

Нікому і ніколі не ўхавалася і не ўдасца падвурнуць назал каласо гісторыі, адіаць у нас вялікае заваяванне сацыялізма.

Жыццём на захадных рубжках Саюза, мы будзем настому мапаваль абароназдольнасць нашай сацыялістычнай радзімы і яе багавога фаріста — БССР, будзем усмерна дапамагаць нашым саўбратам патрыятычным воякам ахвочым граць партыі, каб ні адзін шакал, ні адзін фашысцкі змяішчэй не пераадоў праз свячынныя рубжкі нашай зямлі, не апаганіў яе свайм фашысцкім немем.

А калі аблагодзіўшы фашысты пасмеюць парнуць нашу мірную працу, мы на першым Валачку закліку, разам з усім гераічным савецкім народам, з віноўцамі ў руках, грузымі ўстаем усё як адзін на абарону заваяванняў Кастрычніка, канчаткова і рачуча разграміць ворага на яго-ж тэрыторыі, і пераможны спяг камунізму будзе раззавяцца над усім светам.

Няхай жыве наша любімая саюецкая краіна сацыялізма!

Няхай жыве вялікая партыя большэвікоў!

Няхай жыве родны і любімы таварыш Сталін!

ПАД СЦЯГАМ БОЛЬШЭВІЦКАІ ПАРТЫ

Учора к 7 гадзінам вечара зал Вялікага тэатра оперы і балета залюілі вучоныя, прафесары, пісьменнікі, артысты, мастакі настаўнікі, інжынеры, архітэктары. 1.400 лепшых прадстаўнікоў саюецкай інтэлігенцыі сталіцы БССР сабраіліся, каб калектывна пахвесці вынікі XVIII з'езда партыі Леніна — Сталіна, каб яшчэ раз прадэманстравалі сваю згуртаванасць вакол любімага Сталіна.

Божыя з прысутнічальных на сходзе інтэлігенцыі быў поўны радасных пачуццяў. Вос на трыбуны вышэй паэт-ардынаса Пятруся Броўка. Ён прапанаваў выбараць пачотны прэзідыум у складзе таварышаў Пяцігодкі ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным. У зале ўспываюць ўсё нарастаючыя гарачыя апладысментаы. З усіх калюў ідуць вольныя прытанічаны і любімага праватара народаў таварыша Сталіна. Іны праватара ва ўсіх на вуснах. Доўга прадаўжаецца аваяныя, якая пачынаецца з новай сілай, калі вялікі Сталін выступае пачотным старшынёй схода.

Адкрыўшы сход, сакратар Менскага гаркома партыі тав. Веліч прадстаўляе слова для даклада аб выніках XVIII з'езда ВКП(б) прэзідыум Акадэміі навук БССР тав. Горыну. Даказваючы гаворыць аб XVIII з'ездзе ВКП(б), аб дакладзе таварыша Сталіна, аб велічы ўсіх прытанічавых рашэнняў. Доклад неаднаразова перарываўся апладысментамі ў чэсць магутнай партыі большэвікоў, у чэсць кормчага камунізму — вялікага Сталіна.

На трыбуны адзін за адным падмаюцца лепшыя прадстаўнікі саюецкай інтэлігенцыі рэспублікі, убеленыя свайноў масіты вучоныя, акадэмікі і маладаы інтэлігенты, выхаваныя і ўзрашчоныя за годлы саюецкай улады. У прамовах кожнага гучаць гарасць за сваю радзіму, за партыю Леніна—Сталіна, за тым неабсяжныя гарызонты творчай дзейнасці, якія адкрываюцца перад саюецкай інтэлігенцыяй.

Выступаюць народны паэт БССР Якуб Колас, дацэнт Першага клінічнага гарадка тав. Дзюрава, заслужаны дзеяч навукі акадэмік Нікольскі, прафесар тав. Голуб, дырэктар школы тав. Чэрнікава, прафесар тав. Меліх, народная артыстка рэспублікі тав. Александровская і іншыя. Іны гавораць аб тым, што з высокай трыбуны Крэмаўскага палаца мудры Сталін з неперазуымым майстэрствам і глыбінёй асвятліў, як яркі праждэктар, шлях нашага руху к камунізму. Ідзі, начартаваны ў дакладзе таварыша Сталіна, нагнаюць кожнага партыяна і непартыяна большэвіка на новыя вялікі перамогі. Усе выступаючы падкрэслваюць, што наша саюецкая інтэлігенцыя, кроў яе жыцця, плочь ад іпачі працоўных, гавоа верай і праўдай служыць свайму саюецкаму народу. Саюецкая інтэлігенцыя ведае толькі адну мэт — адлаць усё свае сілы і вець для пабудовы камунізму ў нашай краіне.

Са зыготнай прамавой на сходзе выступіў пэла саюецкі сакратар ЦК ВКП(б) тав. Панамаранка.

З надзвычайным натхненнем, пад доўга немылавакымі апладысментамі сход прыняў тэкст прывітанія пэма вялікаму маршалу камунізму таварышу Сталіну.

УКАЗ ПРЕЗИДУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР АБ УЗНАГОРОДЖАННІ РАБОТНИКАЎ ТРЫКАТАЖНАЙ ФАБРЫКІ ІМЕНИ КЛАРЫ ЦЭТКІН У СУВЯЗІ З 20-ГОДДЕМ ФАБРЫКІ

У сувязі з 20-годдзем трыкатажнай фабрыкі імені Клара Цэткін, за ўзорную стыханаўскую работу, перавыкананне плана і падвільч прадукцыйнасці працы ўзнагародзіць наступных найбольш аданачыўшыхся работнікаў фабрыкі:

ПАЧОТНАЯ ГРАМАТАЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР

1. Оўсішэр Ольгу Вульфову — майстра змены.
2. Парфіноў Анну Іванаўну — сакратара партыяна фабрыкі.
3. Пятроў Голду Львоўну — галоўнага інжынера фабрыкі.
4. Прунікава Івана Дамітрыяна — начальніка рамонтнага пэха.
5. Рафэлюс Сіму Юдаўну — начальніка матэрыяла пэха.
6. Рубінштэйн Рахіль Тавелеўну — старшыню фабкома.
7. Сарачыну Анну Арцёмаўну — брыгадэра сучальнай стыханаўскай мадэльнай брыгады імені XX-годова ВЛКСМ.
8. Феліцынт Фелікс Міхайлаўну — начальніка чулочнага пэха фабрыкі.
9. Хаванскую Анну Спянаўну — работніцу фабрыкі.
10. Шапіра Хаіма Залманавіча — дырэктара фабрыкі.
11. Шнэраву Лео Прышаўну — начальніка змены.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОУ.

5 красавіка 1939 г. г. Менск.

ГРАМАТАЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БССР

1. Амосіна Вадзіму Міхайлаўну — работніцу фабрыкі.
2. Байбус Клаўдзію Адамаўну — работніцу фабрыкі.
3. Беленію Рахіль Абрамаўну — прэдышчыцу.
4. Зінько Пелагея Емельянаўну — матэрыяльчыцу.
5. Ілемецэву Праскоўю Іванаўну — работніцу фабрыкі.
6. Левіну Рыбу Мендэлеўну — кантралёра фабрыкі.
7. Левіт Пэсо Якаўлеўну — работніцу фабрыкі.
8. Ліноўскую Ляма Шахаму — закладчыцу дзіцячым пэхам фабрыкі.
9. Ліфан Рахіль Рувімаўну — сартыроўшчыцу.
10. Магары Зінаіду Варысаўну — трыкатажніцу.
11. Мішоўт Екацярыну Іванаўну — работніцу фабрыкі.
12. Слупіну Раю Майсееўну — работніцу фабрыкі.
13. Ціханюна Марыю Федараўну — матэрыяльчыцу.
14. Хаванскую Юлію Спянаўну — работніцу фабрыкі.
15. Шуматэр Ірэзія Львоўна — памочніца майстра на чулочным абсталяванні.
16. Язвіч Іўгенію Станіславаўну — работніцу — матэрыяльчыцу шоўка.

ПАМНОЖЫМ БАГАЦЦІ КРАІНЫ СОЦЫЯЛІЗМА

Да ўсіх работнікаў наркаматаў, гаспадарчых і саюецкіх арганізацый БССР

Грандышныя задачы, пастаўленыя перад нашай краінай у дакладзе праватара народаў вялікага Сталіна на XVIII з'ездзе ВКП(б) і рэзалюцыі на дакладзе таварыша Молагава аб трэцім пяцігоддзі пачотнае ўсё галоўнае павіна быць выканана ў кожнай асобнай частцы саборніцтва. Народ на прапу назваў гэта саборніцтва іменем Тройці Сталінскай Пяцігодкі.

Мы, работнікі Дзяржаўнай Планавай Камісіі пры СНБ БССР, вывучышы рашэнні XVIII з'езда ВКП(б), на прыкладзе калектыва заводу «Красный пролетарий», уключаем у сацыялістычнае саборніцтва імені Тройці Сталінскай Пяцігодкі і бярэм на себе наступныя абавязальнасці:

1. Пачаць з высокакаснай распрацоўнай пяцігодкавага плана на ўсёх галінах народнай гаспадаркі і на абласцях БССР, абавязваем ішоўзённа правараць і сацьчы за ходам выканання народна-гаспадарчага плана. З гэтай мэтай у кожным квартале прадстаўляць СНБ БССР і ЦК ВКП(б) падрабязныя разгорнутыя аналіз вынікаў работ народнай гаспадаркі;

2. забяспечыць у трэцім пяцігоддзі практычнае вырашэнне пытання аб правільным і поўным развіцці паліўна-энергетычнай прамысловасці рэспублікі. На працягу 1939 года разам з Акадэміяй навук БССР распрацаваць пытанне аб комплексным скарыстанні торфу, а таксама газіфікацыі асобных цэнтраў БССР на базе торфу. У гэтым годзе вывучыць энергетычныя вольныя рэсурсы БССР для складання разгорнутага плана гідрэлектрабудавання, асабіла на малых рэках;

3. у адпаведнасці з рашэннямі XVIII з'езда ВКП(б) забяспечыць у нашай павінай работе максімальнае разгортванне галін прамысловасці, якія базіруюцца на масовых відах сыравіны. Рэзка палепшыць плававанне якасных паказальнікаў, асабіла па звязанню сабекошту;

4. у плане трэцім пяцігодкі на развіццё сельскай гаспадаркі найбольш дэталёва распрацаваць пытанне аб унядрэнні правільных севазавотаў і правядзенні комплексна аграхатнічных мерапрыемстваў, якія забяспечыць абтрыманне калгасамі БССР больш высокіх і ўстойлівых ураджаў, а таксама ўдзям прадукцыйнай жыццёлагадуі. На працягу 1939 года вызначыць гародніна-бульбяныя зоны вакол асобных прамысловых цэнтраў БССР. На працягу гэтага года прааналізаваць работу МТС рэспублікі, з мэтай павышэння рэзерваў і ўзніацы якасных паказальнікаў і работ;

5. правільнай пастаўкай плававання пераваж разгортуць чыгуначны транспарт ад сучасных і перацяжальных перавозак, забяспечыўшы максімальнае скарыстанне вольнага транспарта. Для палепшэння ажыццяўлення ўстаноўленай плававання трэцім пяцігодкі будаўнічай праграмы забяспечыць правільнае расканцэнтраванне будаўніцтва на адпаведных арганізацыях, забяспечыць ўзніацы тэхнічнага ўзроўня будаўнічай справы;

6. рэзка палепшыць пастаўку плававання падрыхтоўкі новых кадраў. На

працягу 1939 года складасі перспектывы балансу падрыхтоўкі кадраў па асобных галінах народнай гаспадаркі;

7. усю работу Дзяржаўнага падпарадкаваць задачам правільнай увязкі развіцця ўсіх галін народнай гаспадаркі, эканамічна-травашы асноўную ўвагу на пытаннях балансавай увязкі ў плане, складання рату сітэтычных балансаў, падкрэслваючы магчымасць узніацы вузлів межд у развіцці асобных галін народнай гаспадаркі, выявіць рэзервы работай сілы ў сельскай гаспадарцы з мэтай забяспечэння ёй прамысловасці;

8. ішоўзённа дапамагаць абласным плававым камісіям у іх рабоце, павышаць жыццё і практычную сувязь з імі, ажыццяўляць канкрэтную дапамогу асабіла ў перыяд складання планаў. На працягу 1939 года складасі падрабязны характарыстыку эканоміі кожнай вобласці і перспектывы яе далейшага развіцця.

Паспяхова вырашэнне пастаўленых задач у многім залежыць ад актыўнага ўдзелу ў іх ажыццяўленні ўсіх работнікаў наркаматаў рэспублікі і іны устаноў. Мы, калектыв работнікаў Дзяржаўнага, заклікаем усіх работнікаў наркаматаў, таварышам са

ШЫРЭЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНИЦТВА ЗА ВЫСОКІ СТАЛІНСКІ ЎРАДЖАЙ!

ПАДКОРМКА АЗІМЫХ НЕ АРГАНІЗАВАНА

БАБРУЙСК. Да правядзення падкормкі азімых, як сродка барацьбы за павышэнне ўраджайнасці, у раёне як след не падрыхтаваліся. На плане райземадзела налічыліся 350 гектараў з агоньняй плошчы азімых у 11 тысяч гектараў. Колькі і якія калгасы павінны праводзіць падкормку — у райземадзеле не ведаюць. Для правядзення гэтай важнейшага агратэхнічнага мерапрыемства амаль не мабілізаваны мясцовыя ўгнаенні.

Для прыкладу прывядзем Хімаўскі сельсавет. У мінулым годзе калгасы сельсавета сабрали нізкі ўраджай каласавых. Ёсць вострае неабходнасць падкарміць азімыя пасевы. Аднак кіраўнікі сельсавета і калгасаў нічога не падрыхтавалі, каб арганізаваць падкормку і гэтым самым павялічыць ураджайнасць, не арганізавалі збору мясцовых ўгнаенняў.

У раёне калгасаў раёна нават не ведаюць добра як трэба праводзіць падкормку. Стаўшася калгаса «Другая пільгодка» падкормка сельсавета тав. Крычко так і заўважыў:

— Я добра не ведаю, ніхто толкам нам не раскажаў.

Такія-ж размовы можна чуць ад старшын многіх калгасаў раёна.

У мінулым годзе ў некаторых калгасах была праведзена падкормка азімых і, вярнуўшыся, атрыманы станоўчыя вынікі. Напрыклад, у калгасе імяні Калініна Міхалеўскага сельсавета з кожнага гектара, дзе была праведзена падкормка азімых, знята на 1,5—2 цэнтнеры больш сярэдняга ўраджаю па непадкормленых участках. У калгасе імяні Варашылава, «Шлях сацыялізма» і іншых павышэнне ўраджайнасці дасягнула 2 цэнтнераў з гектара. Аднак раёныя арганізацыі і ў першую чаргу райа арганізацыя падкормкі і бараанаваннем азімых як след ішчы не заняліся. Мінулагодні вопыт перадавоў на голгу да азімых не напулярыўся. Часу аставаецца вельмі мала.

У Баўрыску ўсё ішчы раскатаваліся, і гэта можа каштаваць калгасам тысячы цэнтнераў недаатрыманага хлеба.

В. АСТРОУСКІ.

830 ІЛЬНАВОДЧЫХ ЗВЕННЯЎ

ТАМАШЫН. Лён стаў адной з асноўных крыніц даходаў калгасаў раёна. У 1938 годзе толькі ў выглядзе прамі-набудові калгасы атрымалі за знятую зямлю плана ільнапрадукцыю 1.150 тыс. руб.

Вясну гэтага года ільнаводчы раён сутраціў у поўнай баявой гатунасці. Усе калгасы забяспечаны насеннем. 3500 гектараў будзе засеяна ільном сорта «Ударнік» і 1500 гектараў — сортам № 823-3. Прыведзены ў парадак і правераны на высеве ўсе 43 ільнасеяльнікі. У калгасе «Старая 830 пастаянных ільнаводчых звенняў. Звенні па-большэйшаму змяшчаюць на высеве ўраджай ільну. Звяно тав. Чалыянок з калгаса «Набат» сабрала для свайго ўчастка 20 цэнтнераў пелюсу і падрыхтавала дастатковую колькасць ішчых ўгнаенняў.

У раёне пачаліся палымяны работы. Калгас «Бараньбіт», дзе старшынёй тав. Дубавец, узаагарожаны медалью «За трудовую доблесть», прыступіў да рассявання мінеральных ўгнаенняў пад лён. У калгасе «Нерамога» пад лён падрыхтаваны першыя гектары глебы.

Уключыўшыся ў сацыялістычнае спаборніцтва імяні Тройкі Сталінскай Пільгодкі, многія калгаснікі сельсаветаў «ХІ з'езд КП(б)» паказваюць узоры стаханавскай работы. Калгаснікі Ф. Іванка, Р. Губаровіч і 60-гадовы Шышко на вывазі тору пад лён выконваюць нормы вышэйшай на 300—400 процантаў. (БЕЛТА).



Перадавы сельскай гаспадаркі БССР. На здымку: узаагарожаны за выдатныя поспехі ў сельскай гаспадарцы калгаснікі Чачэрскага раёна, Гомельскай вобласці, Сялян (злева наперад) П. М. Воскус — дзяржа выдатна «Новае праца», узаагарожаны медалью «За трудовую доблесть» А. П. Шышко — звычайна калгас «Комітэр», узаагарожаны ордэнам Леніна, старшыня А. А. Рукіна — трактарыст Чачэрскай МТС, узаагарожаны медалью «За трудовую доблесть» І. П. Машаўскі — трактарыст Чачэрскай МТС, узаагарожаны ордэнам «Знак Почёта» І. К. І. Карпееў — трактарыст Чачэрскай МТС, узаагарожаны ордэнам «Знак Почёта». Фото В. М. Хоміка (Фотакорреспондент БЕЛТА).

ЗА ШТО ЗМАГАЮЦА ДРЫСЕНСКІЯ ІЛЬНАВОДЫ

Адной з важнейшых крыніц калгаснага багацця з'яўляецца лён. У гэтым на ўласным вопыце добра пераканаліся калгаснікі патраціўшы Дрысеншчыны.

292 а лішнім тысячы рублёў даходу прынеслі калгасу «Юны мір» лён у мінулым годзе, што складае амаль 2/3 усяго вывазанага даходу калгаса. Усё на працяжэнне калгаснікі атрымалі на др. 23 кап., з якіх 3 р. 10 кап. — ад ільну. Тут добра разумеюць значэнне ільну ў задавальненні ўзрослых патрэбнасцей савецкага народа. І таму з такой любоўю вырашчваюць лён калгаснікі, дабіваючыся ў мінулым годзе высокага ўраджаю — 5,44 цэнтнера высокакаласнага селекцыйнага ільнасеяна з гектара.

З такой-жа большэйшай настойлівасцю біліся за высокі ўраджай ільну калгаснікі калгасаў «Большэвік», «Шлях сацыялізма», «Чырвоны бараньбіт», імяні Варашылава, «Другая пільгодка» і дзесяткі ішчых. У калгасе «Шлях сацыялізма» напрыклад, атрымалі сярэдня ўраджай ільнасеяна 5,23 цэнтнера, а ў калгасе «Другая пільгодка» — ішчы больш — 5,31 цэнтнера з гектара. Звычайна калгас «Большэвік» Юлія Нікіфарэна Міхалеўскі з плошчы ў 10,71 га дабілася на 11,2 цэнтнера ільнасеяна з гектара.

Ураджай высокі, але ў гэтым годзе ён павінен быць наможа вышэй. Зараз раён аздавацца напярэднікам масавай сяўбы. Ці ўсё гатова для ажыццяўлення ўзятых на себе абавязанняў у сааборніцтве з Асвейскім і Полацкім раёнамі — дабіцца ў сярэднім па раёну 5 цэнтнераў ільнасеяна і такой-жа колькасці ільна-валазна з гектара?

На плане ў гэтым годзе трэба пасеяць 5.400 гектараў ільну, што да агоньняга плана з'яўляецца 18 процантаў. Усе калгасы забяспечаны высокасортным насеннем высокай каласнасці. Пад пільну падобраны добрыя палыярылікі — ўгнаенне іржышка, бабарыя і канюшыніца. Калгасы таксама забяспечаны мінеральнымі ўгнаеннямі.

У раёне створаны 600 пастаянных звенняў па ільну, 357 звеннявых прашлі спецыяльнымі агратэхнічным курсам. Пры дапамозе аграномаў звенні наметылі сабе канкрэтны план агратэхнічнага праектавання саўбы ільну і працэсу яго апрацоўкі.

Перадавы калгасы, бригады, звенні ўключыліся ў сацыялістычнае спаборніцтва імяні Тройкі Сталінскай Пільгодкі і ўзялі на себе абавязання наможа перамагчы ў сааборніцтве з ільнаводчымі калгасамі «Полымя рэвалюцыі» (дзе старшынёй тав. Гардзей, узаагарожаны

медалью «За трудовую доблесть») абавязваюцца ў гэтым годзе атрымаць сярэдня ўраджай ільнасеяна і валазна на 6 цэнтнераў з гектара. У сярэднім 6—7 цэнтнераў ільнасеяна з гектара і 15—22 цэнтнеры ільнавазны абавязваюцца зняць з таго ж калгаснікі калгасаў «Юны мір», «Большэвік», «Шлях сацыялізма» і ішчых, якія поўнасьцю ўжо гатовы да ішчаду ў поле. Яны абавязваюцца правесці сяўбу ільну высокакаласна і ў кароткія тэрміны, за 5—6 дзён.

Ішчы большыя задачы ставяць сабе сабета калгасныя звенні. Звяно Марыя Варашылава з калгаса «Пролетарый» будзе ў гэтым годзе змагацца за 12 цэнтнераў ільнасеяна з гектара. Лён звяно будзе сець па канюшыніцу, ўгнаенню суперфасфатам і масовым ўгнаенням — курным наметам і пошам, якіх зьяно сабрала больш 5 тон. Звяно калгасца на Усеаюзную Сельскагаспадарчую Выстаўку Лявона Малатка з калгаса імяні Варашылава, абавязваюцца атрымаць не менш 11 цэнтнераў ільнасеяна з гектара. За гэтыя ж паказальнікі будзь змагацца і тры астатнія звенні гэтага калгаса, а таксама звеннява калгаса «Большэвік» тав. Міхалеўскі.

Вялікую дапамогу ў рабоце звеннявым аказваюць аграномы раёна. Аграном, кандыдат на Усеаюзную Сельскагаспадарчую Выстаўку, тав. Огней арганізаваў у калгасе Валынецкага сельсавета 8 хат-лабараторыяў, якія сталі цэнтрамі ўдзялення агратэхнікі. Напрыклад, лабараторыя калгаса імяні Калініна сістэматычна робіць доследы па вырашчыванню масюнага ільну-даўгунца і прапагандуе метады перадавых ільнаводчых звенняў Саюза.

Аднак усё гэта ішчы не дае права сівярдаць, што раён у поўным поўнасьцю ўжо гатова да сяўбы, да забяспечэння высокага ўраджаю ільну.

Дрэны ішчы сівра са складаным вытворчым планаў у калгасе. 3 124 калгасцаў раёна вытворчыя планы маюць толькі 30 калгасаў. У раёне калгасаў пастаянныя звенні ішчы не створаны (калгас «Чырвоны пражэкт», «Вольны трудзік» і ішч). Да гэтага часу ішчыя калгасцы калгасцы ішчы не завезла неабходных прэпаратаў для прагратування масюна. Вельмі мала сабраў у раёне масюнага ўгнаення — усёго толькі 12 тон курнага пелюсу і 165 тон пелюсу. Не выканана план загатоўкі тору.

Трэба сядзяцца, што гэтыя недахопы будзь выпраўлены і раён забяспечыць новай поспехі ў барацьбе за высокі ўраджай ільну.

**З. ЛАРЫСАУ,
Г. МАТБЕЕУ.**

ПАДВОІМ УРАДЖАЙНАСЦЬ

У мінулым годзе з кожнага гектара мы атрымалі на 12 цэнтнераў жыта, 9 цэнтнераў пшаніцы, 11 цэнтнераў аўса. На рэкордных участках ўраджай дасягнуў 17 цэнтнераў аўса, 13 цэнтнераў пшаніцы, 15 цэнтнераў ячменю і 18,6 цэнтнера жыта з гектара. Гэты ўраджай нас не задавальняе; змагаемся напяр за больш вышэйшы ўраджай.

Другую частку трыякі сталінскай пільгодкі мы сутрацілі добра падрыхтаванымі. Арганізавана мы пачалі палымяны работы. Сяўбу праводзім выключна савецкай, добра ачышчанай савецкай масюна, на ўгнаенні і добра апрацаванай глебе. Мы шырока разгарнулі падкормку азімых м-кораньнімі і масюным ўгнаенням.

У гэтым годзе мы змагаемся за атрыманне з кожнага гектара не менш чым 18 цэнтнераў жыта, 15 цэнтнераў аўса, 18 цэнтнераў ячменю і 200 цэнтнераў бульбы.

Гэтыя абавязанні мы выкамаем па-большэйшаму, добра арганізаваўшы работу звенняў і бригад, шырока разгарнуўшы сацыялістычнае спаборніцтва імяні Тройкі Сталінскай Пільгодкі.

А. Н. НАЖАМАНІН,
старшыня калгаса «Рух наперад»,
Бабруйскага сельсавета, Церахоўскага раёна.

ЗА СЕЯНА 150 ГЕКТАРАЎ

ЛЕЛЬЧЫЦЫ. (Спец. нар. «Звязь»). На палях калгасаў шырока сацыялістычнае спаборніцтва імяні Тройкі Сталінскай Пільгодкі. У сааборніцтве ўключылася пераважна большасць калгасаў і трактарыстаў МТС. Дзімі ў раёне была прахадзена нарада старшын калгасаў і сельсаветаў, былі гадзіраў, звеннявых, стаханавцаў. На сацыялістычнае спаборніцтва вышлі саўбеты ільскі раён.

Праіюнішчы пелюсы навалынічыя дажджы сівраюць разгортванню палымяных работ і росту азімых культур. У многіх калгасках пачалася масавая сяўба ранніх яравых культур. На 9 красавіка на раёну пасеяна ўжо больш 150 гектараў. Упершыню ішчы калгас «Чырвоны дзюро», Мілашэвіцкага сельсавета, які пасеяў ужо 25 гектараў, у тым ліку 12 гектараў ільну.

Змагаюцца за прышчэпнае, трактарыстаў Бульбінскай МТС Неспірава і Суржыкі на трактары «ХТЗ-НАШ» узаралі ўжо больш 100 гектараў. Дзяўчыну перу яны выконваюць на 120—130 процантаў за 5 дзён работы на калясным трактары трактарыстаў Лельчыцкай МТС Нічынар Жукевіч і Трахім Дукіч узаралі 40 гектараў. Добра працуюць трактарысты гэтай-жа МТС Павел Канопіч, Фёдар Баравой і ішчыя.

**Г. ЛАРЫСАУ,
Г. МАТБЕЕУ.**

ЗВАРОТ НАРАДЫ СТАРШЫНЬ СЕЛЬСКИХ СОВЕТАУ МАСКОУСКОЙ ВОБЛАСЦІ ДА УСІХ СЕЛЬСКИХ СОВЕТАУ САЮЗА ССР

Дарогія таварышы!

XVIII з'езд Усеаюзнай Камуністычнай партыі (большэвік) паднёў вынікі гэтрайнай барацьбы нашага народа за сацыялізм і наметіў праграму далейшага руху наперад, да камунізма.

У выкананні гэтай вялікай праграмы важнейшым з'яўляецца барацьба за выкананне асноўнай эканамічнай задачы СССР — хутка і перагнаць на працягу бліжэйшага перыяду часу таксама і ў эканамічных адносінах найбольш развітыя капіталістычныя краіны Ўропы і Злучанага Штатаў Амерыкі.

XVIII з'езд ВКП(б) зацвердзіў трохпільгодны план развіцця народнай гаспадаркі СССР — велічны план нашай дзяржаўнай работы.

У працы пільгодкі СССР уступіў у новую пачынаць развіцця, у пачасу завяршэння будаўніцтва бюлсавата сацыялістычнага грамадства і паступовага пераходу ад сацыялізма да камунізма, калі рашучае значэнне набыла справа камуністычнага вывазана працоўных, пераадавання перажыткаў капіталізма ў савянскіх людзей.

Пастарычым даклад таварыша Сталіна на XVIII з'ездзе ВКП(б) ўзброіў усе нашы кадры партыйнай і непартыйнай большэвік, увесё свецкі народ магутнай зброй у барацьбе за перамогу камунізма. Таварыш Сталін з выключнай глыбінёй і сілай падкрэсліў ролю сацыялістычнай дзяржавы і задачы далейшага ўмацавання дыктатуры рабочага класа.

Мы, старшыні сельсаветаў Маскоўскай вобласці, абмеркаваўшы на абласной нарадзе пытанне аб чарговых задках сельскай гаспадаркі, вышлікаюцца з рашэнняў XVIII з'езда ВКП(б), уступаем у сацыялістычнае спаборніцтва імяні Тройкі Сталінскай Пільгодкі і заклікаем усе сельсаветы Саюза ССР паславаць нашаму праектаду.

Зыходзячы з гістарычных узаконяў таварыша Сталіна і рашэнняў XVIII з'езда ВКП(б), мы прымаем на себе наступныя абавязанні:

1. Наўліцьна прамоўціць у жыцці нашы Сталінскае Канстытуцыю, усмерна развіваць сацыялістычную дэмакратыю, рашуча палешчыць палітыка-растворачальную работу сярод працоўных, мабілізуваць іх на большэвіцкае выкананне гаспадарча-палітычных і культурных задкаў, пастаянна партыйнай і савянскіх урадам.

Ва ўсёй рабоце сельсаветаў чутка прыслухоўвацца да голасу мас, забяспечыць перапынку сувязь і сістэматычную сіврачэпнасьцю дэпутатаў перад выбарчымі камі аб свайй рабоце і аб выкананні даних ім казаву.

Апрацоўчы на перадавоў сельскай гаспадаркі і савянскаму інтэлігенцыю, усмерна палешчыць работу сельсаветаў і іх секцыяў, якія вышэй узімем ролю дэпутатаў з тым, каб яны былі халіцкімі дэпутатамі Ленінска-сталінскага тыпу, дастойнымі слугамі народа.

2. Сваёй нястомнай работай па арганізацыяна-гаспадарчай ўмацаванню калгасаў, павышэннем палітычнай і вытворчай актыўнасці калгаснікаў мы абавязуемся забяспечыць наўліцьнае правядзенне ў жыцці сталінскага Статута сельскагаспадарчай арміі, ахову грамадскай сацыялістычнай уласнасці і ўмацаванне калгаснай дысцыпліны.

Мы ставім сваёй важнейшай задачай ішчы шыра разгартуць стаханавцаў рух у саўбесах і калгасках, аказваць штозвяду дапамогу перадавым сельскім гаспадарам, расійскаўдэжэць іх вопыт работы на ўсе звенні, бригады, фермы, калгасы і саўбеты.

3. Ішчы лепш завалынічы ўзросныя і ўсё больш растуць культурна-бывацкае запасы і патрэбнасці сельскай, забяспечыць ўзроўню паставоўку работы ва ўсёх школах, клубах, хатах-чытальнях, большых, амбулаторыях, сельню, у рабоце пошта і ішчых сельскіх устаноў.

Ахапіць абучэннем усіх нешчынных і малалісьменных, ператварыўшы Маскоў-

скую вобласць к 1940 году ў вобласць судэльнай ішчыменнасці.

Узляць самую сур'ёзную ўвагу пмытаням дабрабыту нашых вёсак і аблаў— арганізаваць пасадку азімых насаджэнняў, пладовую прасцейшых трактур, прынесці ў парадак усе дарогі і масты, устанавіць на дарогах указальнікі, нанесці парадак і культуру ў памяшканнях сельскіх устаноў.

4. Мы будзем, не пакладаючы рук, змагацца за ператварэнне Маскоўскай вобласці ў базу, поўнасьцю забяспечваючую сівяжанне тор, масюны і прамысловых цэнтраў Маскоўскай вобласці бульбай, гароднінай і ў значнай меры прадуктамі жывёлагадоўлі.

Выконваючы ўказанні таварыша Сталіна і рашэнні XVIII з'езда ВКП(б), мы прымаем на себе абавязанні дасягнуць у бліжэйшым год—два наступныя ўраджайны ў нашай Маскоўскай вобласці:

па зярну—не менш 13—14 цэнтнераў з гектара;

па бульбе—160 цэнтнераў з гектара; па капустах—300 цэнтнераў з гектара; па тунках і пелюсу — 120 цэнтнераў з гектара;

па моркве—250 цэнтнераў з гектара; па бурках—200 цэнтнераў з гектара; па ільнавалазна—3,5 цэнтнера з гектара;

па канюшыне—2,5 цэнтнера з гектара. Выканавы дзяржаўны план развіцця жывёлагадоўлі, значна павялічыць удой малага і, на аснове шырокага ўдзянення вопыту перадавоў жывёлагадоўлі Лукоўіцкага і Раменскага раёнаў, дабіцца ў бліжэйшым 2—3 годзі атрымання 8 тысяч і больш кілограмаў малага ў сярэднім ад кожнай фуражнай каровы.

Усмерна палешчыць станавічы пелюшыя справы па ўсёх відах жывёлы, павялічыць узровень кожнага палогоў і прывесці ў фарнае станавічы агулапашыбінчую гаспадарку вобласці.

5. Для атрымання высокай ўраджайнасці мы абавязуемся ўзроўню прасвецнаў сяўбу 1939 года, старанна адсартуваць і прагратуць насенне, поўнасьцю выкарыстаць мінеральныя і мясцовыя ўгнаенні; прасвецнаў трыахвотную паставу пасеву ільну, падкормку пасеву, не менш 2—3 разоў прапашку бульбы, выканаць план пасеву гародніны на ўсёх без выключэння калгасках і саўбесах вобласці, забяспечыць добры догляд за пасевамі і ўборку ўраджаю без страт.

На аснове гэтых дасягненняў дабіцца, каб у кожным сельсавеце былі калгасы і перадавы сельскія гаспадаркі, атрымаўшы права ўдзелу на Усеаюзную Сельскагаспадарчую Выстаўку 1939—1940 гг.

У барацьбе за ажыццяўленне паставы дэмакратычнай палітыкі, памятаючы ўказанні таварыша Сталіна аб капіталістычным акружэнні, мы ішчы вышэй узімем сваю рэвалюцыйную пільнасць, да капа вытэрмем і ішчыным празрыстым агентаў фашызма—трактарыста-бухарнінскіх паслаўшчы і ўсё ішчых ворагаў народа.

Усмерна будзем манавіць абарону нашай вялікай сацыялістычнай радзімы, сілу і магутнасць нашай слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Арганізуем пры кожным сельсавеце абаронныя секцыі, рашуча палешчыць работу Асацыяцыяма, РОКЕ і фізкультурных арганізацыяў.

Узброеныя рашэнні XVIII з'езда ВКП(б), мы ішчы з усім савянскім народам пад кіраўніцтвам нашай вялікай партыі будзем змагацца за выкананне і перамагчы план трыакі сталінскай пільгодкі.

Нікай жыве Усеаюзная Камуністычная партыя большэвік — арганізатар вялікі перамог краіны сацыялізма!

Нікай жыве правядар працоўных устоў свету, наш дзур і бацька таварыш Сталін!

«Права», 10 красавіка.

ПАДРЫХТУЕМ ЖАНЧЫН-ТРАКТАРЫСТАК

Настанова ЦК ВКП(б) Наркамзема і Наркамгаспадаркі ССР аб падрыхтоўцы збору ад вытворчасці ў гэтым годзе 100 тысяч жанчын-трактарыстак мае вялікае гаспадарчае і абароннае значэнне.

Наша сацыялістычная сельска гаспадарка выраста і адрэпа за голы сталінскі пільгодка. Зараз XVIII з'езд ВКП(б) наметіў грандыёзныя задачы росту народнай гаспадаркі СССР і ў прыватнасці сельскай гаспадаркі. Для выканання гэтых задкаў патрабуецца дзесяткі і тысячы новых спецыялістаў сельскай гаспадаркі.

Мы, трактарысты, бригадзіры, механікі і дырэктры першай Менскай МТС у алгас на зварот малых патрыятак — слухачоў Тіміразевскай сельскагаспадарчай Акадэміі абавязуемся ў кожнай бригадзе

Спаборніцтва на права ўдзелу на Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Выстаўцы

Тысячы майстраў высокай ўраджайнасці перадавоў жывёлагадоўлі, калгасаў, саўбесаў, машына-трактарных станцыяў уключыліся ў сацыялістычнае спаборніцтва за пачотнае права ўдзелу на Усеаюзнай Сельскагаспадарчай Выстаўцы.

На ілюстрацыях вестках, у сааборніцтве прымаюць ўдзел 1633 вёскі, больш 53 тысяч калгасаў, 2.132 машына-трактар-

ная станцыя, 32,5 тысяч калгасных бригад, каля 80 тысяч звенняў і вышп 130 тысяч перадавоў сельскай гаспадаркі.

Белуская вобласць стаяць на адным з першых месцаў па колькасці кандыдатаў на права паказу сваіх дасягненняў на Выстаўцы.

ПЕРШАЯ ГАЗАГЕНЕРАТАРНАЯ УСТАНОЎКА

Ва Усеаюзным навукова-даследчым аўтаратарным інстытуце прыступлена да вырабаванняў сканструаванай работнікам інстытута тору Акулямі наву БССР газогенератарнай устаноўкі да трактару ХТЗ, працуючай на тарфяным паліве. Пасля выпрабаванняў і ўнясення некалькіх канструкцыйных папярэманьняў, яна будзе пущана ў масавую сярыйную вытворчасць.

Менскі станкабудуўнічы завод імяні Бірава, які выканвае заказ на 15 газогенератарных устаноў, выпускае першы аэкзямляр з гэтай вопытнай сэрві на 15 красавіка. Усе устаноўкі будзь размеркаваны па МТС, а таксама на прадыментах тарфяной прамысловасці для шырокага вытворчага вырабавання.

УЗОРНА ПРАВЕСЦІ ЎРУЧЭННЕ АБЛІГАЦЫЙ ПАДПІСЧЫКАМ ПАЗЫКІ

У гэтым месцы заапаўчыцца разлікі па падпісцы на Пазыку Тройкі Пільгодкі (выпуск першага года). Рабочым і служачым павінны быць уручаны аблігацыі разам з выдатнай зарплата за другую палову красавіка, а падпісчыкам на вёсцы — не пазней 10 мая. Гэта работа павінна быць праведзена свесна і ўзроўню.

Пазыка Тройкі Пільгодкі (выпуск першага года) была рэалізавана з вялікім пераўспрымэннем супроць сумы выпуску і з'явілася выражэннем велізарнага палітычнага і маральнага адзінства народаў СССР і злучанаўскай вакол партыі Леніна і Сталіна, іх гатуінасці ўсім сіламі і сродкамі абараніць сваю радзіму.

Рад ашчадкаў нашай рэспублікі праўдзі вялікую работу не толькі па рэалізацыі пазыкі, але і на збору ўзносаў па падпісцы пазыкі. У Гомельскім раёне падпіска калгаснікаў і аднаасобнікаў апалявана грамадскім ўзносамі поўнасьцю дэталіроўна да дна адкрыцця XVIII з'езда ВКП(б). Асоба трэба адзначыць Талачынскі раён, які першым у рэспубліцы завяршыў збор ўзносаў па падпісцы на вёсцы да ХХІ тавары

НОВЫЯ ЗАМЫСЛЫ „ОСІ РЫМ—БЕРЛІН“

Французскі журнал «Маршан» паведамае, што італьянскі пасол у Берліне Атоліно Джіні прыбыў у Рым з асабістым пасланнем Гітлера на імя Мусаліні.

Паводле слоў журналу, у кіруючых кругах Італіі адзначаюць, што гэтае пасланне амальна фармальна запэўніла Гітлера ў адносных германскай дапамогі Італіі ў апытаўленні яе планаў на Міжземным моры.

Разам з тым, у пасланні патрабуецца, каб Італія не прадпрымае якіх-небудзь ініцыятыў з Германіяй па шляху, якія могуць паставіць партнёраў па «осі» ў зваротнае становішча. Выбар даты наміраецца зрабіць павінна таксама выхадзіць ад Берліна.

Журнал прыводзіць весткі аб далейшай адрэацыі германскіх войск у Італію і

калоніі. Так, напрыклад, дзесяткі тысяч германскіх салдат перасеклі мяжу наўсходня-італьянскай граніцы каля Броне-ра. У цяперашні час гэтыя войскі знаходзяцца на поўначы Італіі. Яны будуць затым сканцэнтраваны, гадоўным чынам, каля італа-французскай граніцы. Частина з іх салдат, спецыяльна падрыхтованых да вайны ў каланіяльных умовах, будзе накіравана ў італьянскую Лівію, дзе ўжо знаходзіцца пастаянная германская ваенная мясія. Салдатам каланіяльных войскаў зроблены процімалярыйны прышчэпкі.

Паводле вестак журналу, чыгунка, што з'явілася ў Італію з германскай тэрыторыі, знаходзіцца пад кантролем германскіх чыноўнікаў, якія рэгулююць рух войск і ваенных матэрыялаў па гэтай чыгунцы.

9 красавіка (ТАСС).

СТАНОВІШЧА ў АЛБАНІІ

ПАРЫЖ, 10 красавіка. (ТАСС). Лонданскі карэспандэнт агенства Фурнье паведамае, што 12 000 албанскіх годзіяў прадэжваюць аказваць упорае супраціўленне італьянскім акупантам. Цэнтр супраціўлення знаходзіцца ў горным раёне між Дабра і Эльбасан.

Паводле паведамлення, якое выхадзіць з афіцыйных італьянскіх крыніц, італьянскія акупанты часта ў Альбаніі ўвора занялі Бэрат (на поўдзень ад Эльбасан).

ІОНІАН, 10 красавіка. (ТАСС). Беградскі карэспандэнт агенства Брытшыс вынайду прэс паведамае, што ў паўднёвых раёнах Албаніі албанцы аказваюць

рашучае супраціўленне італьянскім захватчыкам. Паводле слоў саміх італьянцаў, у паўднёвых раёнах Албаніі іх прыходзіцца з вялікай пажэсцю пераадытваць узброенае супраціўленне албанскіх партызан. Карэспандэнт дадае паведамае, што ў часе ўступлення італьянцаў у горад Скутарэ зважалася жорстка барацьба паміж фашысцкімі акупантамі і албанцамі. Албанцы пакінулі горад толькі пасля жорсткай 12-гадзіннай бітвы, у выніку якой абодвае стораны панеслі страты забітымі і раненымі.

Італьянскія ўлады ў Албаніі аддалі загад, згодна якому насельніцтва павінна на працягу 48 гадзін здаць усю зброю.

ФРАНЦУЗСКИ ДРУК АБ ВАЕННЫМ ДАГАВОРЫ ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ И ЯПОНИИ С ГЕНЕРАЛАМ ФРАНКО

ПАРЫЖ, 10 красавіка. (ТАСС). Як паведамае газета «Фюр», 7 красавіка германскія тайны ваенны дагавор паміж Германіяй, Італіяй і Японіяй, з аднаго боку, і генералам Франко, з другога.

Па ўказаным дагавору Іспанія прадастаўляе ў распараджэнне дзяржаў «осі» Рым—Берлін усю сваю авіяцыйную і марскую базу, прычым Германія і Італія могуць пераабсталяваць гэтыя базы. Германія, Італія і Японія гарантуюць генералу Франко абарону «супроць усёй агра-рэспітэй дзяржаў». Дзяржавы «осі» Рым—Берлін атрымаюць права абучаць і скарыстоўваць на сваіх уладдзяннях і-

панскую армію. Гэта армія будзе знаходзіцца пад кантролем «каваліцыйнай камісіі», у якую ўвойдуць у роўным ліку германскія, італьянскія і японскія афіцеры і афіцеры генерала Франко.

Газета дадае, што Германія і Італія будуць ажыццяўляць план Герына—Гамбара, які прадугледжвае стварэнне ўмацаванай зоны ў 80 кіламетраў на поўдзень ад Пірэнеяў.

Апроч таго, Германія, Італія і Японія абавязаліся «падтрымаць генерала Франко ў яго нацыянальных тэрытарыяльных патрабаваннях». Па словах «Фюр», пад гэтымі патрабаваннямі, апрача іншага, маюцца на ўвазе Пірэатар і Французская Марока.

КАНЦЭНТРАЦЫЯ ІТАЛІЯНСКІХ ВОЙСК ВА ўСХОДНЯЙ ЧАСТЦЫ МІЖЗЕМНАГА МОРЯ

ПАРЫЖ, 10 красавіка. (ТАСС). У Парыжы атрыманы дадатковыя весткі аб канцэнтрацыі італьянскіх войскаў на астраве Додеканез. Так, лонданскі карэспандэнт агенства Гавэс паведамае, што на востраве Додеканез сканцэнтравана некалькі тысяч італьянскіх салдат і вялі-

кі запасы ваеннага снаражэння. Па словах карэспандэнта, востраў Дорос ператворан у буйную авіяцыйную базу і базу падводных лодак; ні аднаму імпэрыялісту не дазваляцца высаджвацца на гэтых астравах.

АНТЫФАШЫСЦЫЯ ДЭМАНАСТРАЦЫЯ У ВАШЫНГТОНЕ

НЬЮ-ЁРК, 10 красавіка. (ТАСС). У Вашынгтоне ў італьянскага і іспанскага консулятаў адбылася вялікая антыфашысцкая дэманстрацыя. Дэманстранты

пратэставалі супроць фашысцкай агра-рэспітэй і патрабавалі, каб ЭПА не пасылаў сваё дыпламатычнае прадстаўніцтва ў Іспанію.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі


У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ. На паўднёвы захад ад Наньчана 7 красавіка кітайскія часткі фарсіравалі рэкі Чжэньцзян і пачалі наступленне на Геалі. Выбывшні японскі афіцэр, у 10 км. на ўсход ад Геалі, кітайскія войскі ўварваліся ў Геалі, на вяршыні якога імя быў на працягу некалькіх гадзін. У пачатку японскія часткі выбылі з Геалі. У выніку баях японскіх страцілі звыш 600 чалавек.

На паўднёвы захад ад Ханькоу прадэжваюцца бэй ў вайсковых бочкоў. Камандзір пунеты ў вайсковых горадах зачытаў італьянскіх. У ноч на 8 красавіка буйны італьянскі атрад нечакана напаў на японцаў, якія знаходзіліся на востраве Чжуньшань (у 15 кіламетрах на захад ад Юч-

жоу, на возеры Дунцінху). Б рэіцы востраў быў ачышчан ад італьянцаў. Гарнізон вострава ў саставе 100 японскіх салдат знішчаны. Насельніцтва рэдасна сустракае кітайскі атрад.

7 красавіка аскарыжылі кітайскіх самадэяў бамбардзіравалі японскі штаб і казармы ў Наньчана.

8 красавіка 25 японскіх самадэяў прабавалі бамбардзіраваць Куньмін (правінцыя Юньнань). У вайсковых горадах яны былі сустрачаны кітайскімі знішчальнікамі. Японцы былі вымушаны скінуць бомбы, не далажышы да горада. У часе бою з іх знішчаны 30, а другі — у 160 кіламетрах ад Куньміна.



Класны Дом культуры. НА ЗДЫМКУ: Дом культуры ў калгасе «Траці рашаючы», Веліцкага раёна, Гомельскай вобласці. Фото А. Р. Швейца (Фотарэдакцыя БЕЛТА).

КЛУБЫ МЕНСКА ДА ПЕРШАГА МАЯ

Клубы сталіцы БССР разгарнулі падрыхтоўку да ўсенароднага свята — Першага мая. Самадзейныя гурткі рыхтуюць новыя пастаноўкі, танцы і фэсты. Надаждваюцца літаратурныя і музычныя творы.

Харавы гурток клуба завода імя Варашылава і рэпертуарнае «Аб Варашылава» і левы народны Савецкага Саюза. Валетны гурток рыхтуе тэле-інсценіроўку «Добачка». Драматичны калектыў пакажа пастаноўкі «За разліў», «Святыя» і «Узлы выпадка». У клубе будзе праведзены рад дэкадаў, гутарак і дакадаў аб міжнародным становішчы і аб гераічнай барацьбе пролетарыята капіталі-

стычных краін за сваё вызваленне. У дадзены арганізацыя выстаўка фотэ лепшых станаўляў аюла.

Літаратурны і фотавыстаўкі да Першага мая арганізуюцца ў бібліятэцы і чытальні клубы імені Сталіна. У дзень міжнароднага свята на рашішкі дзеямі рабочых і служачых фабрыкі «Коммунарка» будзе разіана 400 святыхых падарункаў. Увечары Першага мая для рабочых і служачых фабрыкі «Коммунарка» ў клубе імені Сталіна будзе наладжан вялікі веча-р. Цікавую праграму мастацкай самадзейнасці рыхтуюць гурткі клуба работнікаў медыка-санітарнай працы.

ВУЧЛЁТЫ АЭРАКЛУБАў РЫХТУЮЦА ДА ПЕРШЫХ ПАЛЁТАў

Аэраклубы БССР напярэдняй самага адказнага перыяду лётнай вучобы. Праз некалькі дзён пачнуць аэрадромы. Вучэлы садуць за рудзі самадэяў і павыду іх у бязмежную шы-р вясенняга неба.

Добра падрыхтаваўся да першых палётаў Віцебскі аэраклуб. Матэрыяльная частка клуба ў поўнай гатоўнасці. У клубу мінулы тэхнічны савет гатоў вывесці самадэяў на старт.

Тэарэтычны курс вучобы ўвесь савет гуртантэў скончыў з добрымі ацэнкамі. Закачываецца курс наземнай падрыхтоўкі.

Усе вучэбныя групы зьяня, якім камандуе кандыдат партыі тав. Велікоў, ужо закончылі наземную падрыхтоўку. Састаў зьяня гатоў сесці за рудзі самадэ-

таў. Асабліва выхадзіцца ў зьяне група камасольна-інструктара тав. Грукскага. Сярод вучэлыў шырока разгорнута спарбніцтва за скачэнне вучобы з ацэнкай «выдатна».

Лепшымі вучэлымі клуба з'яўляюцца камасольны Ф. Ніжнікоў—вучаль 10-годкі, Ліда Загацкая — студэнтка швейцарска-тэхнічнага тэхнікума, А. Андрэў — рабочы фабрыкі «Сігн індустрыялізацыя» і многа іншых курсантаў, якія маюць ацэнку толькі «выдатна».

Хутка—ў павятра. Гэтай думкай жывуць вучэлы клубу, рыхтуючыся апрадэцка да першых палётаў і Бабруйскай аэраклубу. Курсанты клубу далі абавязальства на выдатна выконваць лётныя заданні.

ПЕРАПІСКА ПАТРЫЁТАў

Паміж бацькам чырвонаармейца Н-скай часткі ВАВА — шахцерам Іванам Язьмом Калычэвым і палітруком падраздзялення, у якім служыць яго сын, тав. Караўчыком

устаноўлена таварыска перапіска. Іван Язьм расказвае аб замойным і культурным жыцці шахцёраў Данбаса, іх барацьбе за вулгал, выказвае сваё захапленне мурэймі рашынямі XVIII в'ека ВКП(б).

— Я маю 33 годкі гарніцкага стажу, — піша ён у адным з сваіх пісем, — але адчуваю сабе бадабрым, свай воянт і веды перадаю моладзі, з'яўляюся інструктарам ПШХА. На першым закліку партыі і ўрада, побач з сваім сынам, стану на абарону сацыялістычнага разлізму. У адказным пісьме Н. П. Караўчук расказвае шахцёру аб жыцці чырвонаармейцаў падраздзялення, аднасна да службы яго сына, аб кроўнай сувязі

Чырвонай Арміі з савецкім народам.

— За добрую баявую і палітычную падрыхтоўку Ваш сын Нікалай, — піша палітрук, — мае 4 падзкі ад камандавання. Ён з'яўляецца выдатным снайперам. Узятая хадзішчыца аб прываенным лму звання моладзцага камандзіра РСЧА. Нікалай дапаўняе да выканання абавязкаў камандзіра аддзялення, якое з'яўляецца перадавым у часці.

Зараз Ваш сын рыхтуецца ўступіць у рады партыі Леніна—Сталіна, вывучае гісторыю ВКП(б). Як і ўсе бацькі і камандзіры падраздзялення, натхнены мурэймі рашынямі XVIII в'ека ВКП(б), ён уключыўся ў сацыялістычнае спарбніцтва імені Трэцяй Сталінскай Пяткоўкі, яшчэ лепш авалодвае баявой і палітычнай вучобай. (БЕЛТА).

Электрыфікаваная эканоміка-геаграфічная карта БССР

Брыгада Акадэміі навуз БССР пах кіраўніцтвам проф. Ракава закончыла складанне макета вялікай эканоміка-геаграфічнай карты «Дзеянні БССР у галіне прамысловасці і сельскай гаспадаркі». Размер яе на знешняй рамы будзе раўняцца 12 квадратным метрам. З макета група мастакоў складзе электрыфікаваную

карту, прызначаную для Беларускага павілыбна Усеазаанай Сельскагаспадарчай Выстаўкі.

Карта даць яркае ўяўленне аб велізарных дасягненнях рэспублікі, аб бурным росце сацыялістычнай індустрыі і сельскай гаспадаркі к канцу другой сталінскай пшгоўкі.

РАПАРТЫ І САПРАўДНАСЦЬ

На сходы партыйнага актыва Гомельскага ўчастка, 25 сакавіка, начальнік Дняпра-Дзвінскага раённага пароходства тав. Барынаў у сваім дакладзе «Аб выніках з'яўленняў рамонту суднаў» заявіў:

— Пароходства ў гэтым годзе няўдзячна падрыхтавала на пароходзе, якасць рамонту флота добрая. Асабліва добра справіліся з рамантам,—заявіў тав. Барынаў,—віцебскія і чарныбыльскія майстэрні. І, не гледзячы на некалькіх адставак, Гомельскі суднарамонтны завод з рамантам у асноўным справіўся.

Праз некалькі дзён пасля такой ацэньмістчай заявы начальніка пароходства рокі Беларусі ачышчаліся ад ільду. Да пачатку-ж навігацыі каля 40 проц. флота басейна аказалася не адрамантаваным. Гомельскі суднарамонтны завод (дырэктар т. Осіпаў) 29 сакавіка змог здаць толькі два пароходы — «Артыка» і «Вадаганаў».

Многія судны, якія на сёння вышлі ў рейс, адрамантаваны з рук вон дрэнна. Пры пад'ёме нары на пароходзе «Вольшэвік» у многіх месцах звертэлі далі пек, на пароходзе «Парыжская Комуна» аказалася няспраўным правы штурвал, не былі звараны інжэктарыяны і фарсунажныя трубы. На пароходзе «Фрунзе» пры выпрабаванні правыя трубы катла ў многіх месцах таксама далі пек. Аказалася дрэнна адрамантаванымі, не змалі вышлі ў рейс і пароходы «Акадэмік Забалотны», «Ульянава», «Сасар»; рэчныя трамвай «Федарыў», «Байдукоў», «Дзержынскі», «Патрыятык», «Велікоў» і інш.

Не лепш справа з выхалам суднаў у плаванне і на Бярэзінскім і Заходне-Дзвінскім участках. 27 сакавіка на Заходняй Дзвіне адрылася навігацыя, а да выхалу ў рейс з 15 адзінак буксірнага і пасажырскага флота былі гатовы толькі 3 адзінкі. Кіраўнікі віцебскіх майстэрняў (былі дырэктар тав. Власаў, гадоўны інжынер тав. Раніель) суакоіліся і не мабілізавалі калектыў ваднікаў на ліквідаванне «дрэбязей», чым і затрымалі свечасвоены выхад суднаў у плаванне. Горш таго, кіраўнікі майстэрняў давалі Наркамводу ашуканчыя звылі аб гатоўнасці суднаў. Яны нават атрымалі тэлеграму, у якой кіраўнікі ваднікаў і асабліва дырэктары і гадоўныя інжынеры вішнуюць з дасягнутымі пераамамі.

Трывожныя сігналы паступаюць з Бярэзінска. Пароход «Кім» пасля першага рейса зноў стаў на рамонце — аказалася няспраўным насос жыўлення. Пры выпрабаванні пароходу «Краснофлотен» атрымалася трэцічная ў паравым катле размерам у 200 мм. Пароход на вялікі тэрмін вышлі са строю. Пароход «Пролетарый», які вышлі ў першы рейс Бабруйска—Доеў, пацярпеў аварыю, і пасажыры 24

гадзіны прасядзелі на пароходзе, пакуль даставілі з Гомеля новы бугель грабонаў каліса.

І, як рэзультат дрэннай падрыхтоўкі, з першага дня навігацыі пароходства не выконвае плана перавозак. Такая работа ўжо з першых дзён навігацыі ставіць над паргозу выкананне красавіцка-майскага плана. У навігацыю 1939 года пароходства павінна перавезці 1.470 тыс. тон грузаў і зрабіць 222,5 мільёна тонакіламетраў. Аднак трэць плана павінна быць выканана ў поўнароўны, рашучым перыяд навігацыі—красавік—май.

У чым-та прычыны ганейнай работы? Яны крыюцца перш за ўсё ў дрэнным стылі работы саміх кіраўнікоў і кандаччы дырэктарамі суднарамонтных прадпрыемстваў. Самазаспакоенасць, што культывіравалася начальнікам пароходства тав. Барынавым, пагубна адбілася на спарбніцтве творчай ініцыятывы рабочых, якія асабліва ўрада ў перыяд перадаўсвадочнага спарбніцтва. Вонгт лепшых дзельцаў суднарамонтных майстэрняў Чарныбыльскай, Веліцкай суднаверфі не перадаваўся адстаючым участкам.

Начальнік пароходства тав. Барынаў і суднамеханічная служба (начальнік тав. Власаў) аператыўна не кіравалі рамантам флота. На паступаючыя сігналы з месцаў ад тым, што справы з рамантам дрэнныя, упраўленне пароходства не разгавала. Калі на адной з нарад па ўпраўленні пароходства сакратар партбюро Гомельскага суднарамонтнага завода тав. Ляскоў прытыкаваў начальніка пароходства за дрэннае кіраўніцтва рамантам флота, то тав. Барынаў заклікаў яго да пароходу, заявіўшы:

— Ведай, што ты знаходзішся ў кабіне начальніка пароходства.

Адной з прычын дрэннай якасці рамонту з'яўляецца невыкананне пастаноўкі СНБ СССР ад 27 сакавіка 1938 г. аб рабоце ваднага транспарта, якую ўстаноўлена парадок прэміравання рабочых, механікаў, інжынераў і рамонтных маістаў суднаў за высокую якасць рамонту.

Таварыш Сталін у дакладзе на XVIII з'ездзе партыі сказаў: «Не можа быць зменшана, што некалькі адстаўкіс ваднага транспарта ў 1938 г. будзе ліквідавана ў 1939 г.»

Выкананне плана навігацыі 1939 года боць сур'ёсны экзамен для ўсіх работнікаў ваднага транспарта і ў тым ліку для работнікаў Дняпра-Дзвінскага раённага пароходства. Гэты экзамен яны могуць і павінны вытрымаць з чэспю.

ЗАБАЛОТНЫ.

Святкаванне 80-годдзя з дня нараджэння Шалам-Алейхема

Прапоўныя Савецкай Беларусі шырока адзначаюць 80-гадоўны юбілей з дня нараджэння вялікага класіка яўрэйскай літаратуры Шалам-Алейхема. У Менску, Віцебску, Гомелі, Магілёве, Барысаве, Бабруйску і іншых гарадах праведзены веча-ры, прывочаныя жыццю і літаратурнай дзейнасці выдатнага пісьменніка. Літаратурныя вечары наладжваюцца ў раззе бібліятэк.

Актыўна прапшоў шалам-алеіхемаўскі веча-р у П-скай часткі ВАВА. Чырвонаармейцы, камандзіры і члены іх сем'яў прадэяюць да твораў пісьменніка выключную шіваасць.

Дзяржаўнае выдавецтва БССР выпусціла з друку «Камедыі і маралогі» Шалам-Алейхема, яго мастацкі пафлет на парыску канстытуцыі—«Нованароджаная», выдае «Заніскі коміважора», зборнік аповяданяў, перакладзены на беларускую мову Змітраком Бахдур'ем. Яўрэйскі пісьменнік Сірабаран з'яў у друку кнігу «Шалам-Алейхем і вальклар». Трэцім выданнем выхадзіць з друку вядомае аповяданне Шалам-Алейхема «Хлопчык Мотл».

Аб Шалам-Алейхеме пішуць і чытаюць. Тав. Пестун Шалам з Магілёва праслаў у яўрэйскую газету «Акіябар» лірычны верш «Сустрача з Шалам-Алейхемам». (БЕЛТА).

ВЯСЕННЕ-ЛЕТНІ СПАРТІУНЫ СЕЗОН

Тысячы фізкультурнікаў Савецкай Беларусі ўжочнана рыхтуюцца да вясенне-летняга спартыўнага сезона.

У дні першамайскіх свят на заадыне палі стадыёнаў выйдуч лепшыя футбольныя каманды рэспублікі, 6 мая пачнуць на футбольныя ігры на кубак БССР. Пыкавімі будучы спарбніцтва па грамадматанню, якія пачнуцца ў гарадах і раённых цэнтрах 18 мая. З 12 па 24 мая адбудзецца масавыя крос імені Швейніна. (БЕЛТА).

ДЗЕННІК

Сёння ў 7 гадзін веча-р у Доме партыі (пакой № 18) адбудзецца кансультацыя на тэму: «Як прадэяваць над ніг'яў» (складанне плана, канспэктна і тэзісаў).

13 красавіка ў 7 гадзін веча-р у памішанскіх клуба імені Сталіна (рог Комсомольскай і Інтэрнацыянальнай вуліц) склікаецца сход Інтэлігентна-Варшаўскага раёна, прывочаныя аўдыям XVIII в'ека ВКП(б). Выезды ў РК КП(б)Б.

В. а. адказнага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕВ.

БЕЛАРУСЬСКИЯ КІНО ОПЕРА И ВАЛЕТЫ

11 красавіка

МІХАСЬ ПАДГОРНЫ Аб'ем: 120 м. Пачатак у 8 г. веч.

ВЕЛІЦКАЯ ОПЕРА

11 красавіка

АПОШНІ Аб'ем: 120 м. Пачатак у 7 г. 30 м. веч.

ДЗЯРЖАўНЫ ЯРЭВОНКІ ТЭАТР БССР

11 красавіка

Аб'ем: 120 м. Пачатак у 8 г. веч.

ДЗЯРЖАўНАЯ ФІЛАРМОНІЯ БССР

12 красавіка

КАНЦЭРТ

СІМФОНІЧНАГА АРКЕСТРА

Кінематэатр „Чырвоная Зорка“

ПРЕМАЮЩА ЗАЯВКІ на калектыўныя пісьмы і лётныя семіам

НА НОВЫ ГІСТОРЫКА-РЭВЮЛЮЦЫОННЫЯ МАСТАКІ ФІЛЬМ

ЛЕНИН У 1918 Г.

ПАЧАТАК СЕАНСАў ў 8, 5.30, 8, 10.00, КАСА АДКРЫТА ў 12 г.дня.

12 КРАСАВІКА — ДВА РАШНІЯ СЕАНСЫ ў 11 г. РАШНІЦЫ І 1 г. ДНЯ. КАСА АДКРЫТА ў 9 г. РАШНІЦЫ.

Намішканне Дзяржаўнага Яўрэйскага тэатра БССР (Тэл. № 24-129)

3 20 красавіка

ГАСТРОЛІ ДЗЯРЖАўНАГА РУСКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА БССР.

Р Э П Е Р Т У А Р:

М. Горькі — «ВАСА ЖЕЛЕЗНОВА», А. Н. Островскі — «НА ВСЯКОГО МУДРЕНА ЛЮБОВНОЕ ПРОСТОТНО», А. Н. Островскі — «БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК».

Прэмаюцца заяўкі на культпакоды ў касе тэатра штодзёна ў 12 да 2 і ў 5 гадзін веча-р.

Кінематэатр «Родина»

У ЛЮДЗІХ

Кінематэатр «Інтэрнацыяналь»

ЛЕНИН У КАСТРЫЧНІКУ

Кінематэатр «Спартак»

</